

Нікіченка І. В. (Мінск)

**АСАБЛІВАСІЦ КАМПАЗІЦЫП “КНІГІ КОРКУТА”
(DEDE KORKUT KITABI)**

“Кніга Коркута” з’яўляеца пісьмовай апрацоўкай эпічных паданняў і песенъ агузскіх казачнікаў. Існуюць два асноўныя рукапісы твора: Дрэздэнскі і Ватыканскі (абодва датуюцца шаснаццатым стагоддзем). Дрэздэнскі рукапіс поўны: у ім дванаццаць частак. Паданні ствараліся ў Сярэдняй Азіі і суседніх раёнах Малой Азіі. У аснову “Кнігі Коркута” пакладзена старажытная традыцыя народнага герайчнага эпасу. Яе носьбітамі былі народныя спевакі–казачнікі (узаны). Коркут лічыўся першым узанам.

У “Кнізе Коркута” відавочна чаргаванне празаічнага апавядання, выкананае рэчытатывам, з вершаванымі ўстаўкамі песеннага харектару, створаных пад музычны акампанемент. Па сутнасці, “Кніга Коркута” ўяўляе з сябе сінтэз двух тыпаў кампазіцыі, харектэрных для сярэднеазіяцкага эпасу таго часу. Першы тып прадстаўлены старажытным герайчным эпасам, узорам якога можа выступаць ўзбекская версія “Алпамыша”, дзе асноўная частка аповеду мае вершаваную форму, а празаічныя ўрыгукі сэнсава злучаюць

вершаваныя кавалкі. Другі тып прадстаўлены “народнымі раманамі” героіка-раманічнага характару (“Раўшан”, азербайджанская версія “Кёр-аглы”), дзе аповед падаецца ў празаічнай форме, а вершаваныя часткі змяшчаюць прамовы або песні герояў. Пры гэтым, у першым тыпе назіраецца шматстрафічная будова, у якой вершы аб'ядноўваюцца сумежнымі рыфмамі (па два, тры, чатыры, пяць вершаў на адну рыфму). У творах другога тыпу (“народных раманах”) пануе страфічныя форма, якая сфарміравалася пад уплывам класічнай паэзіі: прамовы герояў па форме і змесце набліжаны да лірyczных песняў. Такім чынам, у “Кнізе Коркута” прозай перадаецца аповед, а вершамі толькі прамовы герояў.

Змешаны харектар выкладу ў “Кнізе Коркута” можна апісаць тэрмінам “співаць і расказваць”, які мае дачыненне да вуснай паэзіі Заходняй Еўропы (франц. *dire et chanter*).

Асноўнай прыкметай прыналежнасці “Кнігі Коркута” да народнага эпасу з’яўляецца выкарыстанне розных тыпаў паралелізму, паўтораў і традыцыйных формул. Эпічныя паўторы і традыцыйныя формулы з’яўляюцца фундаментам для творчага выканання узанаў. Мы знаходзім у “Кнізе Коркута” розныя тыпы паўтораў і формул такога кшталту. Перш за ўсе, гэта “формулы-клішэ”, добра вядомыя з вуснага эпасу розных народаў (напрыклад, баль у князя, пералік гасцей, сядланне каня, спаборніцтва асілкаў і інш.). У “Кнізе Коркута” можна вызначыць наступнае: зачын – апісанне балю хана Баюндурэ і эпілог – прыход Коркута, які складае песні і благаслаўляе хана, пералік князеў, якія ўдельнічаюць у бітве.

Традыцыйнымі формуламі карыстаюцца казачнікі і ў выпадках розных прамоў: “ён кажа – паглядзім, хан мой, што ён кажа”; таксама пры пераліку князеў: “стану пералічваць іх, да канца не дайсці” і інш. Важным кампанентам кампазіцыі твора з’яўляецца развіццё дзеяння з паступовай градацыяй і паўторам аналагічных матываў. Напрыклад, трох подзвіга павінен здзейсніць герой, ці яму патрэбна перамагчы ў адзінборстве трох дзікіх звяроў (“драпежны леў, чорны бык, чорны вярбллюд” [1, с. 64]). Паслядоўнасць падзей усе трох разы ў асноўным аднолькавая. Такім жа способам разгортваецца дзеянне і ў больш вузкіх рамках аднаго эпізоду, з больш выразным выкарыстаннем паралелізму і паўтораў. Так пабудаваны, напрыклад, пералік князеў перад вялікімі батальнymi сцэнамі.

У “Кнізе Коркута” сустракаюцца выпадкі шырокага выкарыстання розных формаў паралелізму. Паралелізм – сінтаксічна-кампазіцыйны прыем паралельнага размяшчэння аднатаўпных элементаў паэтычнага выказвання (з’яў, вобразаў, матываў і г. д.). Напрыклад, зварот “чорнага пастуха”. Тут паралелізм, заснаваны, з аднаго боку, на пералічэнні аднатаўпных прадметаў (сінанімічныя варыяцыі – прадметы вайсковай зброі), з другога боку – на супрацьпастаўленні (прадметы маюцца звычайнага пастуха), і мае двухчастковую будову (рытарычнае пытанне і адказ), і замацоўваецца паўторам апошніх слоў.

Дадатковае сугучча ўзнікае як вынік сэнсавага і сінтаксічнага паралелізму (з маёй шапкай, з маёй дубінай, з маёй палкай), тое ж самае дасягаецца ў выніку супрацьпастаўлення (на галаве тваёй шлем – на галаве маёй шапка).

Сінтаксічнага паралелізм адлюстроўвае характэрную прыналежнасць да народнай, вусна–паэтычнай творчасці. Вялікую ролю адыгрывае сінтаксічны паралелізм, які суправаджаецца паўторамі слоў і выразаў. Калі ўлічыць структурныя асаблівасці цюркскіх моў (устойлівы парадак слоў і тоеснасць канчаткаў у аднолькавых граматычных формах), то рыфма адпаведных адзін аднаму слоў у паралельных сінтаксічных радках вершах, як у сярэдзіне, так і ў канцы радка, часцей за ўсё замыкаецца дзеясловам–выказнікам. Там, дзе ў такіх паралельных сінтаксічных канструкцыях прысутнічае аднолькавая колькасць слоў, ствараючы перадумовы для ізаслабізма (роўнаскладовасці).

Дадатковым сродкам метрычнага аб'яднання з'яўляецца алітэрацыя пачатковых зычных слова у пачатку суседніх вершаў або ўнутры аднаго верша, якая павялічвае стылістычную экспрэсійнасць, эмацыйнасць аповеду.

У выніку сінтаксічнага паралелізму рыфма сустракаецца і ў празаічных частках, напрыклад, пры пералічэнні шэрагу паслядоўных дзеянняў ў апавяданні або шэрагу прыкмет асобы або прадмета ў апісаннях. Але тут структура мае больш свабодныя харектар, таму рыфмаваны ўрывак непасрэдна пераходзіць у нерыфмаваную прозу. Такое ўжыванне рыфмы з'яўляецца трывалым элементам стылістычнай традыцыі вуснай эпічнай прозы, ўпрыгожвае празаічныя часткі, а таксама падкрэслівае свабодны рытм рэчытатыўнага выканання.

Крыніцай “Кнігі Коркута” былі эпічныя паданні, якія склаліся і перадаваліся ў рэчышчы народнай вусна–паэтычнай традыцыі. Таму твор і дагэтуль выклікае навуковы інтерэс у даследчыкаў розных напрамкаў: лінгвістаў, фалькларыстаў, этнографаў, літаратуразнаўцаў.

Літаратура

1. Книга моего деда Коркута. М-Л. АН СССР, 1962
2. Мелетинский, Е.М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники / Е.М. Мелетинский.– М.:Изд-во восточной литературы, 1963.
4. Рагойша, В.П. Паэтычны слоўнік/ В.П. Рагойша. – 3-е выд., дапрац. і дапоўн. Мн.: Бел. навука, 2004.